



# XVII З'ЕЗД КП(б) БЕЛАРУСІ

## СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧНАМУ ДАКЛАДУ ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ ПЕРШАГА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б тав. А. А. ВОЛКАВА

### ПРАМОВА тав. ТУРА

Указанні таварыша Сталіна на лютэска-сакавіцкім пленуме ЦК ВКП(б) былі, ёсць і астанова баявой праграмай большэвіцкай камуністычнай партыі Беларусі.

За прайшоўшы год КП(б)Б нанесла сакрушальны ўдар траціцкіска-бухарынскім, нацыяналі-фашысцкім наймітам, дыверсантам, шпіёнам. Слаўная савецкая разведка, гораха любячая працоўнымі, пад кіраўніцтвам вернага сталіна Н. І. Ежова сцёрла з твару зямлі змяіны гібэды ворагаў. Да кіраўніцтва прыйшлі новыя маладыя, адданія партыі большэвіцкія кадры.

Я хачу звярнуць увагу XVII партыйнага з'езда на пытанні, звязаныя з абароназдольнасцю нашай краіны. Абаронная работа ва многіх нашых партыйных арганізацыях не займае яшчэ належнага месца. Арганізацыі Асоавіяхіма працуюць вельмі слаба, мала аддаюць увагі з боку партыйных арганізацый пытанню кіраўніцтва сеткай гурткоў па падрыхтоўцы праціўніцкай абароны населення, у той час як гэтым важнейшым пытаннем партарганізацыі павінны займацца штодзённа, штогадзінна, накіроўваючы гэтую работу на тое, каб наша насельніцтва было гатова ў любы момант даць адпор ворагам.

Узяць для прыкладу становішча нашых прасёлччых дарог. Трэба прама сказаць, што становішча гэтых дарог і мастоў далёка недавальнае. Такое іх становішча ў сувязі з ростам аўтамабільнага парка ў далейшым неспрыяльна. Мы павінны не забываць напу

прамую задачу — дарогі, масты трываць у добрым культаўным, моцным стане.

Коль у нашай сацыялістычнай гаспадарцы мае выключна вялікае значэнне. Вялікае значэнне ён мае ва ўмацаванні абароназдольнасці нашай краіны. На жаль, у многіх раёнах камяю мала аддаюць увагі. Ёсць нямаля выпадкі варварскіх адносін да камяю. А ўмовы-ж у нас, каб трываць камяю ў добрым стане, ёсць. Нашы калгасы забяспечаны, як кармамі, так і хлебнымі прадуктамі.

Я лічыў бы неабходным звярнуць увагу з'езда і на такі факт, як няправільнае размеркаванне сродкаў асобнымі наркаматамі. Наркамлетром заводу «Кастрычнік» адпусціў больш мільёна рублёў на капітальнае будаўніцтва, а матэрыяламі для выканання будаўніцтва не забяспечыў. У рэзультат праішоў тры месяцы, а завод не можа прыступіць да асваення адпущаных сродкаў.

Правальні народы, якія настайні нашай партыі, любімы таварыш Сталін і яго бліжэйшыя саратнікі казалі нам вялікі гонар, даўшы згоду балатывацца ў Вярхоўны Совет БССР (апладыменты). Гэта абавязвае нас не забываць аб тым, што мы, большэвікі Беларусі, павінны мабілізаваць усе свае сілы на выкананне ўсіх гаспадарча-палітычных задань, якія ставіць перад намі рэспубліка, і дзень выбары 28 чэрвеня сустраць поўнай перамогай сталінскага блока камуністаў і беспартыйных (апладыменты).

### ПРАМОВА тав. ПРУСАКОВА

Прайшоўшы год быў для народаў СССР, для нашага беларускага народа, для Усесаюзнай камуністычнай партыі, для КП(б)Б годам найвышэйшых перамог і, перш за ўсё, годам разгрому і ліквідацыі траціцкіска-бухарынскіх агентаў фашызма.

Тав. Волкаў у сваім дакладзе грунтоўна і глыбока аналізаваў работу КП(б)Б на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва і ў справе выкрыцця і знішчэння астаткаў ворага ахвосты.

Я павінен сказаць, што яшчэ многае не зроблена ў справе хутэйшай ліквідацыі вынікаў шкідніцтва і, перш за ўсё, у партыйнай рабоце. На вёсцы ў нас працуе вельмі мала камуністаў. І калі менш на ўвазе, што ў нас асноўная работа на вёсцы, у калгасе, то стане яшчэ, што гэтым важнейшым пытаннем мала займаецца Цэнтральны Камітэт — АКПО. Мала займаецца пытаннем далейшага росту нашай партыі на вёсцы.

Я думаю, што з'езд абавязвае райкомы, гаркомы партыі заняцца ўмацаваннем нізавой партыйнай арганізацыі на вёсцы, у калгасе.

Тое-ж самае і ў дачыненні ўмацавання арганізацыйнай работы. Таварыш Сталін не раз указваў, што арганізацыйная работа вырашае поспех палітычнай работы. Я павінен сказаць, што АКПО ЦК КП(б)Б слаба выконвае ўказанні таварыша Сталіна па гэтым пытанню. Рад галін партыйнай работы знаходзіцца ў залупшаным стане. Слабая работа з актывам. Райнныя камітэты партыі заняты гаспадарчымі мерапрыемствамі, агульнапалітычнымі кампаніямі, але выпускаюць з пал увагі арганізацыйную работу з партыйным актывам, з маладымі членамі і кандыдатамі партыі. Я думаю, што з'езд дасць указанне ЦК — асабліва ўвагу звярнуць у бліжэйшы час на ўмацаванне арганізацыйнай работы ў раённых і пярвочных партарганізацыях, што забяспечыць хутэйшую ліквідацыю вынікаў шкідніцтва ў партыйнай, савецкай і гаспадарчай рабоце.

Я хачу спыніцца на стлы работы райкомаў партыі. Я маю на ўвазе сур'ёзна прадуманы план работы, прадугледжваючы ахоп усіх галін жыцця раёнаў. У Слуцкім раёне зраз такія спробы робіцца. Але ў недалёкіх мінулых у рабоце была бясцёмнасць. І мне думаецца, што адной з прычын, якія прывялі Слуцкі раён да адставання, была недастатковая арганізацыйная работа. Праўда, сам сакратар райкома нямаля працуе. Але не ў гэтым справа. Райком павінен арганізаваць людзей і кіраваць работай.

Аб рабоце інструктараў ЦК. Мне здаецца, што інструктарскі апарат ЦК недастаткова поўна скарыстоўваецца. Інструктар ЦК павінен кантраляваць работу райкомаў. І калі ён пабудзе ў раёне 5-10 дзён, то ён павінен нешта стварыць, ён павінен паказаць, як трэба працаваць. Ён не павінен працаваць за райком, але дапамагаць арганізаваць работу — яго кроўная справа.

Аб партыйнай вучобе. Свядома, глыбока ўсвоішы заданні нашай партыі, большэвікі ніколі не адыйдзе ад генеральнай лініі партыі. Яго трэба абучаць большэвізму, моцнасці, мужнасці, ідэяльнай неспрыямнасці.

І тут мы маем рад сур'ёзных праблемаў. Па Слуцкаму раёну — і, відаць, п'янічых раёнах — наведванне гурткоў нізка. Прапаганда і недастаткова падрыхтоўваюцца да заняткаў. Нам трэба заняцца пытаннем арганізацыі партыйнай і камсамольскай асветы паступаўшаму.

І апошняе — аб камсамольскай рабоце. Вялома, што цяга моладзі ўступіць у рады камсамола расце з дня на дзень. Між тым рост камсамола ідзе недавальна. Нам трэба шырай рэчышч дзверы для працоўнай моладзі. Трэба, каб райкомы, абкомы, ЦК КП(б)Б больш увагі аддавалі росту і птвеннай дапамозе ў рабоце камсамольскім арганізацыям.

Наша задача — падняць узровень камсамольскай работы. Трэба таксама больш шчыльна звязаць камсамол армейскі з грамадзянскім. А да гэтага часу мы былі вельмі мала звязаны. У Слуцкім многія армейскія камсамольцы нават не ведаюць сакратара абкома камсамола.

### ПРАМОВА тав. ЦВЕТКОВА

(Начальнік палітдзелу Беларускай чыгункі)

Работа Беларускай чыгункі ў дакладзе тав. Волкава атрымала суровую і, разам з тым, справядлівую крытыку. Чыгунка працавала б значна лепш калі-б не было грубейшых палітычных памылак былога кіраўніцтва чыгункі — начальніка Панамарова — і цэлага раду палітычных памылак Палітдзелства чыгункі і маіх асабіста.

Грубейшыя апраўдальныя практыка Панамарова дэля на таго, што выкарыстоўваў дзяржаўнага плана пагрузак на працягу года месцаў ішо за кошт дугаральных грузаў пры невыкананні плана пагрузак першай катэгорыі. Выто кіраўніцтва заохочвала гэту акты дзяржаўную працую і, па сутнасці, мы ашуквалі дзяржаву, а палітдзел чыгункі, у тым ліку і я, прадзілі неспрыяльную дабрадушнасць. Асабліва рад важнейшых вымяральных выкавання графіка з месцаў ў месца не выконваўся.

Мы маем вялікія прасты ў рэмонце. Замест 7 гаўзін паравозы ў рэмонце стаяць па 15 сутак. Няма леейскай барышны за ліквідацыю крушэнняў і аварыяў. Гэта — вынік нашага самасупакоення, дэбрадушна, што скарыстаці найвышэйшыя ішо ворагі народа, якія тварылі свае гнусныя справы. Апрача таго, слабая ліквідацыя вынікаў шкідніцтва, недастатковая барацьба за ліквідацыю крушэнняў і аварыяў — вынік недастатковай партыйна-палітычнай работы.

Мы правярэй па 7 сельсаветах Жлобінскага вузла як выдзелены палітычна

масавае работа з чыгуначнікамі. Высветлілася, што сярод чыгуначнікаў, якія жывуць у вёсцы, ні палітдзел, ні тэрытарыяльны партыйныя арганізацыі ніякай палітычнай работы не вялі.

Замест масавай работы і заохочвання мы займаліся адміністраваннем. Даданая лінія акавалася няправільнай, яна сцвердзілася, воляна ці нявольна, разлажэнню працоўнай дыспліны. У гэтым у першую чаргу выяваў палітдзел.

Нам вылучана больш 600 чал. лепшых людзей чыгункі на камадзіна высоты. Выступаўшая гав. Клімковіч-камандіёр вытворчасці — зусім праўдліва крытыкавала палітдзел за адсутнасць дапамогі кадрам які з боку палітдзелства чыгункі, так гаспадарчых і прафесійных арганізацый.

З прыходам на транспарт Лазара Майсеевіча Кагановіча мы на чыгунцы маем вытворчы ўдзел. Маюм такіх станаўшых крывадушцаў, як тав. Кооунаў — маініст дэпа. Крывадушца гавула, камсамолцы які паказвае добрыя ўзоры ў рабоце.

Задача, якая ставіць у далейшым перад палітдзелам і партыйнымі арганізацыям чыгункі, заключаецца ў тым, каб з адзіночак-станаўшцаў, крывадушцаў стварыць станаўшчых калектывы, брыгады, змены, падрыхтоўку; каб вопіт станаўшцаў, крывадушцаў перадаць усім іншым работнікам Беларускай чыгункі і вывесці іх у пералічэнне. Гэта мы можам і павінны зрабіць зарукай — нашы выдатныя людзі, наш кіраўнік сталінскі нарком Лазар Майсеевіч Кагановіч.

### ПРАМОВА тав. ХАРЛАНАВАЙ

(Сакратар Клімавіцкага райкома КП(б)Б)

КП(б)Б на аснове рашэнняў лютэска-сакавіцкага і студзенскага пленумаў ЦК ВКП(б), безумоўна, правяла вялікую работу па ачышчэнню сваіх раёноў ад ворагаў народа і па ліквідацыі вынікаў шкідніцтва.

Ворагі народа нямаля нашкодзілі сельскай гаспадарцы. Яны ўносілі блытаніну ў планы пасевных плошчаў. Па Клімавіцкаму раёну 15 тысяч гектараў неіснуючай ворыўнай зямлі было спісана пераглядзе пасевнага плана.

Прайшоўшы справядліва-выбарчыя сходы ў пярвочных партарганізацыях, раённых і абласных канферэнцыяў паказалі нам, што кіраўнікі райкомаў яшчэ не перабудвалі сваю работу ў адпаведнасці з тымі патрабаваннямі, якія прадзілае нам партыя. Неабходна ўзняць актыўнасць кожнага члена партыі, узяць ідэювую ўзровень партыйных і непартыйных большэвікоў.

Аналізуючы ўсю работу, тую крытыку і самакрытыку, якая была на раённым партыйным сходзе, я прыйшла да заключэння, што неабходна ўвесці ў райкомы партыі гэтыя інструктарскія заданні з тым, каб у гэты дзень аддаць выключную увагу інструктараў і ўсё яго практычнай рабоце. Гэта неабходна таку, каб па сапраўдному ўзняць партыйна-палітычную работу, палітычную кіраваць пярвочным партыйным арганізацыям. Выключна вялікая роля інструктара апарата ў гэтай справе. Пастаўка работы з інструктарамі да гэтага часу была няправільнай. Інструктар выкарыстоўваўся не на той рабоце, на якой яго трэба скарыстаць. ЦК партыі нам не дапамагаў

### ПРАМОВА тав. КАВАЛЬКОВА

(Сакратар ЦК ЛКСМБ)

Выконваючы ўказанні нашай партыі, таварыша Сталіна, рашэнні X з'езда ВКП(б), ленінскі камсамол Беларусі прыйшоў да XVII з'езда большэвіцкай Беларусі, які ўвесь ленінскі камсамол, ідэяна-агуртаваным, бязмежна адданым праце партыі Леніна — Сталіна, яе Цэнтральнаму Камітэту і правальдору народаў таварышу Сталіну.

Ворагі народа, траціцкіска-бухарынскія і буржуазна-нацыяналістычныя агенты фашызма, прабуўшыся ў асобны камсамольскі арганізацыі нават у кіраўніцтва ЦК ЛКСМБ, прававалі прайсці камсамол нашай партыі, аднавіць яго ад нашай большэвіцкай партыі. Яны імкнуліся адабраць у нашай моладзі шчаслівае радаснае жыццё.

Але гэтыя найміты фашызма пралічыліся. Пад кіраўніцтвам нашай партыі і таварыша Сталіна органы НКВД, узначальваемыя тав. Ежовым, разграмілі і знішчылі гэту прэзэрну банду. Ворагам не ўдалося і ніколі не ўдасца пахінуць нашы рады. Ленінскі камсамол, заўсёды буй, ёсць і будзе першым памочнікам нашай камуністычнай партыі, яе Цэнтральнага Камітэта і правальдору народаў таварыша Сталіна.

Таварышы, выконваючы рашэнні лютэска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б) і рашэнні IV пленума ЦК ВКП(б), камсамол Беларусі правяў вялікую работу па ачышчэнню сваіх раёноў ад ворагаў народа і іх пасобнікаў.

Але разам з тым, бюро ЦК ЛКСМБ, гаркомы і райкомы адпусцілі рад грубейшых памылак, калі фармальна, па бюракратычным падыходзілі да дэсу асобных маладых людзей. Бюро ЦК камсамола Беларусі і ў першую чаргу сакратары ЦК камсамола дэна дамагалі нашым пярвочным камсамольскім арганізацыям у справе выпраўлення залупшаных памылак пры выключэнні з камсамола.

Легітудна і бяздальнасці адносін з боку асобных камсамольскіх кіраўнікоў прывялі да таго, што па Беларускай арганізацыі вельмі многа было выключана чэсных камсамольцаў без усяякі на тое падставы. У першым квартале 1938 года выключана з камсамола 650 чалавек. З наступіўшых 490 апалячэнняў у ЦК камсамола Беларусі бюро ЦК разгледзела 272 і апалячэння ў камсамол 217 чалавек.

Тав. Волкаў у сваім дакладзе зусім правільна і правільна крытыкаваў кіраўніцтва камсамола Беларусі за тое, што мы яшчэ вельмі дэна працуем сярод студэнцкай моладзі, сярод піонерскай арганізацыі. Гэты дакор зусім правільны таму, што пасля рашэння бюро ЦК КП(б)Б мы ў гэтай галіне зрабілі вельмі мала.

Я хачу спыніцца на пытанні арганізацыі летняй аздараўленчай работы сярод дзяцей. Рананне бюро ЦК КП(б)Б па гэтым пытанню выконвае дэна. Вось, напрыклад, Мазырскі райком партыі тры разы абмяркоўваў пытанне аб арганізацыі летняй аздараўленчай кампаніі і ніяк не мог вырашыць яго. Наркамсеты ў адносінах летняй аздараўленчай кампаніі не толькі нічога не зрабіў, а, наадварот, перашкаджаў бюро ЦК КП(б)Б мы ў гэтай галіне зрабілі вельмі мала.

Я хачу спыніцца на пытанні арганізацыі летняй аздараўленчай работы сярод дзяцей. Рананне бюро ЦК КП(б)Б па гэтым пытанню выконвае дэна. Вось, напрыклад, Мазырскі райком партыі тры разы абмяркоўваў пытанне аб арганізацыі летняй аздараўленчай кампаніі і ніяк не мог вырашыць яго. Наркамсеты ў адносінах летняй аздараўленчай кампаніі не толькі нічога не зрабіў, а, наадварот, перашкаджаў бюро ЦК КП(б)Б мы ў гэтай галіне зрабілі вельмі мала.

Пару з'яваў аб партыйным кіраўніцтве камсамолам. Зусім не выпадкова, што рад таварышаў — сакратары райкомаў, абкомаў — у сваіх выступленнях не гавораць аб камсамольскай рабоце. Я лічу, што гэта характарызуе наколькі абласны, гарэскай і раённых камітэты партыі займаюцца кіраўніцтвам камсамола.

Вось, напрыклад, факт, які меў месца ў Брэгіне. Сакратар райкома камсамола на працягу года прыходзіў да сакратара райкома партыі і прасіў злучаць яго справядліва, паказваў яму, як трэба працаваць. А яму адказвалі: «Мы цябе слухаць не будзем, таму што ты камсамолцы і не маем права быць на бюро райкома».

Вось другі прыклад. Сакратар камітэта ЛКСМБ Буркоўскага сельсавета звярнуўся да партгору з просьбай прыйці хоць раз на камсамольскі сход; той адказаў: «Што ты, звар'яцеў? Каб я на камсамольскі сход пайшоў?». У Мозыры, Жыткавічах таксама вельмі дэна пастаўлена партыйнае кіраўніцтва камсамольскіх арганізацый.

Так далей працягвацца не можа. Трэба рашуча паленіць кіраўніцтва камсамолам. Аб гэтым павінен сказаць сваё важнае слова XVII з'езд КП(б)Б.

як лепш працаваць і кіраваць інструктарамі.

Якія недахопы мы маем у правядзенні гаспадарча-палітычных кампаній і ў кіраўніцтве сельскай гаспадарчай? Мне здаецца, што асноўны недахоп нашых гаспадарчых кіраўнікоў — членства партыі — заключаецца ў тым, што яны не ўмеюць сплываць сваё адзінаначальнае партыйнасцю. Некаторыя з іх забываюць, што яны з'яўляюцца ў першую чаргу членам партыі і што перад кожным членам партыі ставіць перш за ўсё адна з асноўных задач — разгортванне агітмасавай работы, неразруйнага сувязь з масамі.

А нашы кіраўнікі часта падмяняюць масавую работу адміністраваннем, адрываюцца ад мас, няасвоцасова рэагуюць на іх запятаны.

Як мы выконваем рашэнні ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб выправіленні выключна калгаснікаў з калгасаў? Мы не толькі давалі гэтыя рашэнне да сазнання кожнага калгасніка і калгасніцы, але мы старанна правяралі выкананне яго ў калгасе.

На аснове правядзенай работы па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР і рэалізацыі гэтага рашэння з часу з 5 мая да 10 чэрвеня гэтага года ў нас ўліліся ў калгасы 193 аднаасобных гаспадаркі. Гэта, аднак, ні ў якім выпадку не можа нас заспакоіць.

Мне здаецца, што мы яшчэ недастаткова кіруем палітычным выхаваннем калгаснага актыва — старшын калгасаў і брыгадзіраў. Адзель агітцыі і прапаганда ЦК КП(б)Б не паказваў нам, не дапамог у лепшай арганізацыі работы з калгасным актывам.

і я, будучы другім сакратаром ЦК ЛКСМБ, замест таго, каб крытыкаваць нягодную практыку райкомы, слепа даяраў яму.

Трэці пленум ЦК ЛКСМБ ускрыў усе гэтыя памылкі, асудзіў нягодную практыку работы і вызначыў шляхі іх выпраўлення.

Зараз перад намі ставіць неадкладная задача — стварыць ва ўсіх калгасе камсамольскія арганізацыі. У гэтым павінны нам дапамагаць партыйныя арганізацыі, прымаючышы лепшыя актыўнасці да асобных калгасаў, каб яны праводзілі там палітычную работу.

Тав. Косарэў па III пленуме ЦК ЛКСМБ зусім правільна паставіў пытанне, што задача камсамола заключаецца не толькі ў тым, каб наводзіць гурткі палітычубы, разглядаць апалячэнні і займацца ростам камсамола. Ленінскі камсамол павінен уваходзіць ва ўсе пытанні нашага палітычнага жыцця. У нас ёсць ДСК, хатчы-тальны, радыё, клубы, парткі. Чаму камсамольская арганізацыя не займаецца гэтым важнейшым пытаннем работы? Райкомы партыі павінны будучы дапамагаць камсамольскім арганізацыям агітальнымі сіламі ўзняць палітмасаваю работу.

Не ўсе нашы камсамольскія арганізацыі ўключыліся ў падрыхтоўку да дваццацігоддзя ленінскага камсамола. Ёсць рад раённых камсамольскіх арганізацый, у тым ліку і ў Менску, якія дэна ўключыліся ў падрыхтоўку да 20-годдзя ленінскага камсамола. Мы павінны справу так арганізаваць, каб пярвочны камсамольскія арганізацыі фабрыкі і заволаў зьявалі прышчына і сталі-б у пералавы рады станаўшцага руху.

Тут таварышы вельмі мала гаварылі аб рабоце сярод жанчын; між тым, гэты ўчастак работы з'яўляецца вельмі важным і адказным, асабліва ў нас, у нашай беларускай арганізацыі. І бюро ЦК нашай партыі і III пленум ЦК ЛКСМБ указалі Цэнтральнаму Камітэту ЛКСМБ на неабходнасць лепш арганізаваць работу сярод жаночай моладзі. Мы маем трактарыстак і камбайнерак 1645 чалавек. Гэта — вялікая армія маладых жанчын, дзяччата, якія стаяць за важнейшымі апракатамі, на самым адказным участку работы. ЦК ЛКСМБ абмеркаваў пытанне аб рабоце жаночых трактарыстак брыгад, даў рад практычных указанняў па частцы арганізацыі саапабарніцтва. Але з боку Наркамзема ішо ў гэтай справе коснасць.

Пару з'яваў аб партыйным кіраўніцтве камсамолам. Зусім не выпадкова, што рад таварышаў — сакратары райкомаў, абкомаў — у сваіх выступленнях не гавораць аб камсамольскай рабоце. Я лічу, што гэта характарызуе наколькі абласны, гарэскай і раённых камітэты партыі займаюцца кіраўніцтвам камсамола.

Вось, напрыклад, факт, які меў месца ў Брэгіне. Сакратар райкома камсамола на працягу года прыходзіў да сакратара райкома партыі і прасіў злучаць яго справядліва, паказваў яму, як трэба працаваць. А яму адказвалі: «Мы цябе слухаць не будзем, таму што ты камсамолцы і не маем права быць на бюро райкома».

Вось другі прыклад. Сакратар камітэта ЛКСМБ Буркоўскага сельсавета звярнуўся да партгору з просьбай прыйці хоць раз на камсамольскі сход; той адказаў: «Што ты, звар'яцеў? Каб я на камсамольскі сход пайшоў?». У Мозыры, Жыткавічах таксама вельмі дэна пастаўлена партыйнае кіраўніцтва камсамольскіх арганізацый.

Так далей працягвацца не можа. Трэба рашуча паленіць кіраўніцтва камсамолам. Аб гэтым павінен сказаць сваё важнае слова XVII з'езд КП(б)Б.

### ПРАМОВА тав. МАСЛЕННІКАВА

(Дэпутат Вярхоўнага Совета СССР)

Таварыш Сталін вучыць, што ў нас прынята балбатаць аб капіталістычным акружэнні, але не хопіць удумацца, што гэта за штука — капіталістычнае акружэнне. Капіталістычнае акружэнне, — гэта не пустая фраза, гэта вельмі рэальна і неспрымная з'ява.

... Ці не ясна, што пакуль ішоу капіталістычнае акружэнне, будучы існаваць у нас шкіднікі, шпіёны, дыверсанты і сабойны, засяляючы ў нашы тылы агенты замежных дзяржаў?»

Я хачу спыніцца на тым, што ў нас у Беларусі часам балбочуць, часам хваляцца паганічым становішчам нашай рэспублікі. Аб тым, што мы законна павінны ганарыцца сваім становішчам, — гэта зусім ясна. Але, таварышы, вельмі дрэнна, калі мы гэту законную гордасць ператвараем часам, мякка качучы, у чыства.

Савецкая Беларусь у адсталяў у мінулым ператварылася ў вытнучую індустрыяльна-аграўную краіну. Беларускуму народу аказан вялікі гонар. Наш мудры настаўнік, балка таварыш Сталін (апладыменты), яго верныя саратнікі, крытальна чыстыя большэвікі — таварышы Молатаў, Калінін, Варашчылаў, Кагановіч, Жыдан, Ежов, Мікаян, Андрэў далі сваю згоду балатывацца ў депутаты Вярхоўнага Совета БССР. (Апладыменты).

Гэта абавязвае нас працаваць яшчэ лепш, быць больш пільнымі і неспрымнымі да ворагаў народа. Не на словах, а на справе, большэвіцку хутчэй ліквідаваць вынікі шкідніцтва на ўсёх участках нашага сацыялістычнага будаўніцтва, правільна сплываць палітычную і гаспадарчую работу. Аднак не ўсюды нашы партыйныя, савецкія і гаспадарчыя арганізацыі зразумелі гэту задачу. Прыкладам таго можа служыць Наркамзём. Тут марудна ліквідуецца вынікі шкідніцтва. Лёсы засмечаны ражэжнікам і як вынік гэтага — лясныя паляры, лясныя хворобы і т. д. А я арганізавав дэсапласы? Наркамзём спіш, а калі патрэбна сплываць лес, то толькі тады прыступаюць да набору рабочай сілы. Рэжэ забіты пільцамі, катноўны лесаматэрыялы гіне. Кіраўніцтва нашага Наркамтэса не хоча гэтага бацьчы.

Не глядзячы на спецыяльнае рашэнне Соўнаркома БССР і ўказанне цэнтральных саюзных органаў аб арганізацыі дэсапласы, Наркамзём і яго кіраўнікі тав. Рыхвіцкі абходзіць гэты раён, не асаўляючы нічога, а у другія больш чым патрэбна.

Неабходна будзе новаму складу ЦК КП(б)Б запіківацца глыбей, што робіць Наркамзём БССР, асабліва ў справе механізацыі тых раёнаў, калгасаў, у якіх ворагі народа наўмысла не засмалі складаны сельскагаспадарчыя машыны і трактары.

Марудна ліквідуецца вынікі шкідніцтва і ў справах землеўпарадкавання ў калгасе.

Не лепш працуе Наркамзём БССР. Ён не змог дапамагчы калгасам арганізаваць веснавыя палывыя работы і поўнааспу выкарыстаць тую тэхніку, якую насчытана наша сельская гаспадарка.

Можна было-б прывесці некалькі вынікаў шкідніцтва засмалі сельскагаспадарчым і трактары, калі ў адзін раён яны не засмалюць нічога, а у другія больш чым патрэбна.

# КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

## Цудоўныя песні спявае народ

12 чэрвеня 2000 выбаршчыкаў Дзмітраўскай выбарчай акругі г. Менска сабраўся ў Вялікай Канстытуцыі тэатры гарадка парка імя Горкага на сустрэчу кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР кампазітарам тав. Туранковым.

На мітынгу аднадушна прынят тэкст прывітальных тэлеграм прадвадзру народаў таварышу Сталіну і яго вернаму саратніку тав. Варашылаву.

З вялікай увагай выслушалі прысутныя прамову свайго кандыдата тав. А. Е. Туранкова.

### З ПРАМОВЫ ТАВ. А. Е. ТУРАНКОВА

Таварышы! Вялікія раласныя дні жылае наша краіна. 26 чэрвеня — выбараў у Вярхоўны Совет БССР — беларускі народ, як і ўсе народы Савецкага Саюза, зноў прадэманструе сваё маральна-палітычнае адзінства. У гэты дзень беларускі народ аб'яднае галасаванне за першага ўсенароднага кандыдата — за вялікага Сталіна, за вялікіх саратнікаў, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Ід сонцам Сталінскай Канстытуцыі рабілі шчаслівае, раласнае і багатае жыццё. Советскі народ спявае новыя песні — песні барацьбы і перамог, песні адзінства.

Аб Сталіне мудрым, Родным і любімym Цудоўныя песні Складае народ.

Нашай вяршыні работнікі мастацтва стэна адчуваюць радасць і шчасце чытай працы, бо савецкае мастацтва ўсё сваім карэннямі песна звязана з нашым народам.

Кожны дзень наша краіна вылучае ўсё новае і новае народнае мастацтва — выдатныя стыханыя прапаведнікі і калгасныя паёў, лётчыка паёў, мастакоў, музыкантаў Вялікага поспеху малых савецкіх піяніна міжнародным конкурсе ў Брусях раз прадэманстравалі перад светам перавагу савецкай культуры савецкай музычнай школы.

## З ЛЮБОЎЮ БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

12 чэрвеня ў клубе металістаў імя Варашылава адбыўся перадвыбарчы сход работчых, служачых, інжынерна-тэхнічных і адміністрацыйных работнікаў завода імя Варашылава, пражываючых на тэрыторыі Прамысловай выбарчай акругі горада Менска.

Сабравшыся з вялікай увагай выслушалі даклад аб жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці першага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, вялікага прадвадзру народаў — Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. Доклад неадна-

разова прарываўся бурнымі аваяччямі і крыкамі «ра» ў гонар любімага бацькі, друга і настаўніка — вялікага Сталіна.

З хвалючымі прамовамі, прасянячымі палкім савецкім патрыятызмам, бязмежнай любоўю і адданасцю большавіцкай партыі і роднаму Сталіну, выступілі стыхануцы Ш. Ю. Метліцкі і П. К. Жылінскі.

Пад бурныя, доўга не змаўкаючыя апладысментаў сход пасля прывітальнае пісьмо таварышу Сталіну.

### ПРАМОВА ТАВ. П. К. ЖЫЛІНСКАГА

Таварышы, вялікі гонар і давер'е аказаны нам любімym другам беларускага народа Іосіфам Вісарыявічам Сталіным.

Нязмерна наша радасць, шчасце і лікаванне мець першым кандыдатам у дэпутаты нашага сацыялістычнага парламента вялікага генія чалавечтва, мудрага прадзавальніка справы Маркса — Энгельса — Леніна, маршала камунізма, творца самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі — таварыша Сталіна, які нам даў шчаслівае і раласнае жыццё.

Гэта вялікае давер'е мы апраўдаем на справе свайго стыхануцкай работай перавыкананнем промфіплана, ішч большым узмацненнем рэвалюцыйнай дзейнасці, актыўным удзелам у пал-

рытоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

26 чэрвеня мы ўсе як адзін прыдзем да выбарчых урнаў і аддадзім свае галасы за нашага лепшага друга, бацьку і настаўніка — за любімага Сталіна.

Галасуючы за таварыша Сталіна, мы ішч раз прадэманструем сваё маральна-палітычнае адзінства, сваю агульнавасць і адданасць вялікай партыі Леніна — Сталіна, сваю гатоўнасць умацоўваць і абараняць нашу сацыялістычную ралізію.

Няхай жыве наш першы кандыдат, лепшы друг беларускага народа, наш родны бацька і настаўнік таварыш Сталіні! (Бурныя, доўга не змаўкаючыя апладысментаў).

### ВЫБАРШЧЫКІ АБ СВАІМ КАНДЫДАЦЕ

## Фёкла Міхайлаўна ШАМКО

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Пліскай выбарчай акрузе

Мы на сваім перадвыбарчым сходзе вылучылі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета лепшую работніцу соўгаса — стыхануцкую дзярку, ордэнасоўка Фёклу Міхайлаўну Шамко. Наша праланова была гораца падтрыманна ўсім працоўным Пліскай выбарчай акругі № 149.

Тав. Шамко нарадзілася ў 1893 годзе. 13-гадовай дзяціннай пайшла Фёкла Міхайлаўна працаваць на наймудра да пана Чапскага.

Так працавала яна батрачкай да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. Толькі пасля Кастрычніцкай пачынаецца дзя тав. Шамко такое жыццё, аб якім яна і не марыла раней.

18 год працуе Фёкла Міхайлаўна ў соўгасе Беларусі.

Працуючы ляркай у соўгасе імя Свердлова, былага Дзержынскага раёна, яна ў 1935 годзе дабілася выдатных поспехаў па ўлоў малака. Пры норме ў 1.500 літраў малака на кожную фуражную, непарозістую карову, яна налічвае 2.600 літраў. Яе, як

лепшую стыхануцкую, выклікаюць у Маскву, у Крэмл, на Усеагульную нараду і пасля нарады за выдатную стыхануцкую работу ўзнагароджваюць вышэйшай ўзнагародай — ордэнам «Знак почёта».

З сільным раласці на вачас расказвала нам Фёкла Міхайлаўна аб тым невыказаным шчасці, якое перажыла яна, калі убачыла і гутарыла з вялікім прадвадзру народаў, любімym і родным таварышам Сталіным.

За сваю работу тав. Шамко атрымала рад прэмій (швейную машыну, паліто і ішч).

Мы ўпэўнены, што лепшая стыхануцкая соўгаса, выдатная грамадская работніца, беспартыйная большавіца, ордэнасоўка Фёкла Міхайлаўна Шамко апраўдае давер'е свайх выбаршчыкаў.

А. Ю. ДОУНАР, І. І. АНДРЭУ, М. Г. ЗАГОРСКАЯ, соўгас «Зарэчка», Смалыціцкага раёна, 11 чэрвеня 1938 г.

## Аляксандр Іванавіч АЧКАСАЎ

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР

У 1897 годзе ў сям'і чыгуначнага рабочага станцыі Стара Оскол Паўднёва-Усходняй чыгуначнай прыбыўшы васьмым па ліку дзіцін рот які патрэбна было вучылішча — не магус-с... Нях не магу... Ідзі, ідзі з Богам, мілая.

І смілая ноччу, у мільстліу пайшла назад 30 кіламетраў...

Так была закончана «вучоба» тав. Ачкасава. Замест рэальнага вучылішча ён пайшоў работчы на піваварны завод Дзяткова. Градула вайна. У 1916 годзе дзятковскай павятовай юнаком яго м-білізавалі ў армію.

Кастрычніцкая рэвалюцыя вастала тав. Ачкасава ў 183 пяхотным палку ў г. Таржых. На палкавым мітынгу яго выбралі камандзірам роты, але камандаваць яму талы так і не прышлося. Ён захварэў услапеннем лёгкіх і са шпіталю быў адлучан дамоў у Стара Оскол. Калі быў апублікован дэкрэт аб стварэнні Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, тав. Ачкасаў падарыў зьяву і добраволна ўступіў у 6 курскі савецкі полк.

13 лістапада 1918 года тав. Ачкасаў ўступіў у члены камуністычнай партыі. Ён быў прызначан камісарам па барацьбе з контррэвалюцыйнай, спекуляцыйнай і сабатажам, другімі словамі — старшынёй Стрэлскай павятовай ЧК.

Німечкі акупанты навадзілі ў Украіну. Белград, які знаходзіўся ў 70 кіламетрах ад ст. Оскол, быў ужо заняты. У горадзе Карача ўспыхнула паўстанне контррэвалюцыйнага адвистства і кулацтва. Над Оскалом нависла прамая пагроза. У гэтай накалёнай абстаноўцы тав. Ачкасаў, адначасова выканваючы абавязкі старшынёй парткома Стрэлскай воласці, арганізуе камітэт бедноты, а як старшынёй павятовай ЧК, праводзіць нацыяналізацыю маёмасці буржуазіі.

У маі 1919 года тав. Ачкасаў добраволна ўходзіць на дзятковскі фронт і прызначаецца памочнікам камандзіра роты пры штабе абароны куржэка на прамаву. У баі пад вёскай Лежкі ён атрымаў кантузію і пасля лячэння ў Курску звальняецца з арміі. Дома тав. Ачкасава прышлося быць вяслоўца. Дзятковскі падполлеў да Стара Оскола, і па рашэнню павятовага партыйнага камітэта тав. Ачкасаў быў лярочна кіраўніцтва эвакуацыйнай Стрэлскай вайсковым камітэтам і ішч павятовых устаноў.

Калі Дзятковскі быў разбіт і скінут у мора, тав. Ачкасаў зноў вярнуўся ў свой родны Стара Оскол і быў прызначан загадчыкам аддзела Укома партыі па работе на вёсцы, а пазней на працягу трых месяцаў працаваў сакратаром Укома.

У Крму завярнуўся пасляшч контррэвалюцыйны барон Врангел. Па закліку ІК Аляксандр Іванавіч зноў пайшоў Стара Оскол і ўходзіць на врангелескі фронт. Як быў чэкіст, ён палітупраўдленым 13 арміі прызначаецца ў асобны аддзел па паселу ваеннага следчага.

У складзе 4-й арміі Ачкасаў уздзельнічае ў ачышчэнні Крмы.

Пасля гэтага ён прымае ўдзел у аперачных супроць банд Махно. Стаўчы ў асобны аддзел 3 Коннага корпусу, а пасля — у асобны аддзел 9 крмыскай кавалерыйскай дывізіі Катоўскага.

1922 год. ЧК рэарганізавана ў ГПУ. Тав. Ачкасаў працуе ў паўнамоцным прадстаўніцтве ОГПУ правабярэжкай Украіны па барацьбе з бандытызмам. Пасля ён пераводзіцца ў Жытомір у якасці ўстаўнаважанага па барацьбе з бандытызмам.

Пасля рэарганізацыі павятовых парналізаваных тав. Ачкасаў астаецца на граніцы на паселле начальніка парналіста, пасля — камандзіра участка. Затым вучоба (нарашце!) ў чырвона-сялянскай ордэна Леніна вайна Акадэміі імя М. В. Фрунзе, і ў 1937 годзе мы сустрэаем тав. Ачкасава ў званні мабра — начальніка Н-скага парналічнага атрада.

У павятовую галівіну РСЧА тав. Ачкасаў ўзнагароджан юбілейнай медалю.

І. ШАПАВАЛУ.

## ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД У КАЛГАСЕ

12 чэрвеня ў Менскай-Молатаўскай выбарчай акрузе былі выбраны давераныя асобы.

На сёнешні дзень агітатары трэцяга участка Молатаўскай выбарчай акругі ішч не бачылі свайго даверанага, таксама як і ён не бачыў агітатараў.

Зень выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўсё больш і больш набліжаецца. Гэта здавалася б павінна было выліваць больш адданасці за ход выбарчай кампаніі з боку даверанага, і звышча якога мы, на жаль, не ведаем.

Давераны нашага участка не склікалі на раду агітатараў, не пацікавіўся, і яны працуюць.

А 20 мая быў назначан сход выбаршчыкаў трэцяга участка. Выбаршчыкі сабраліся. Прышоў дакладчык, выход адкрыць не было каму. Старшыня участкавай выбарчай камісіі (тав. Ільяк) прышоў на сход талы, калі ўжо скончыўся даклад і пачаўся паказ кі-

мудраму настаўніку таварышу Сталіну, які клопацца аб нас і забяспечу нам раласнае і светлае жыццё.

На сходзе выступілі таксама малады выбаршчык тав. Гудзенко Іван, член участкавай выбарчай камісіі тав. Марчанка і ішч Усе яны абавязаліся сустраць дзень выбараў новымі поспехамі на калгасных палях і аддаць свае галасы за кандыдата сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

### НАСПЕРАВІЧ,

но. На гэты сход не з'явіўся ніхто з членаў участкавай выбарчай камісіі, не з'явіўся і давераны. А. ЗАЙЦАУ

## АГІТАТАРЫ НЕ ВЕДАЮЦЬ ДАВЕРАНАГА

12 чэрвеня адбылася сустрэча выбаршчыкаў Дубаруцкага выбарчага участка Заслаўскай сельскай выбарчай акругі з сваймі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Клаўдзія Амосаўна Абушанка. НА ЗДЫМКЕ: сход выбаршчыкаў Дубаруцкага выбарчага участка. Выступае К. А. Абушанка.



## Васілій Венедыктавіч ЯКАВІЦКІ

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Пleshчаніцкай выбарчай акругі

1919 год. Беларускі народ са збройнай улоўка пад кіраўніцтвам партыі прыдмаоце вялікага рускага народа і буйна беларускіх акупантаў.

Імя Венедыкта Грыгор'евіча паянна перабівалася а хлеба на квас, а ў гэтым годзе яе пасцігала адно няшчасце за другім.

Дамерлі чацвёра дзяцей. Захварэў і стары Венедыкт. Жонка Варвара спянаўна прыкладала ўсе сілы, каб ратаваць адзінага кармільча. Але не атала сродкаў і сіл.

Дзятара гектара зямлі, раскіданай вялікімі палоскамі, што губляліся ў раслях і балотах, не павалі мячышч адзінаго дзіцяці — хадзі-б кава-х хлеба. Карову трымалі толькі лем, каём так і не абавязаліся.

Асноўным сродкам існавання была бота Венедыкта на чыгуначы. Там, не агінаючыся па 10—14 гадзін у дзень, 12-фунтовай сакерай — ослетам шесцаў шпалы, выконваў 2—3 нормы. І гэта цяжка праца не забяспечала сям'ю харчаваннем.

Надарваны арганізм Венедыкта не аг прашіўся хваробе. Следам за тым пачаўся вышч у магілу і баляга Венедыкт.

Аплаваючы «мерц» кармільча — ішчкі і мужа. Варвара Спіянаўна зазала 11-гадоваму сыну Васю:

— Сынчак, што-ж рабіць будзем тыя які Відаць хутка загінем і мы. Уцяляючы маці, Вася зразумеў, што і стары, што ўвесь дзякар клопатаў

аб сям'і пятер ляжа на яго. Да 15 год за яго плячыма ўжо было чатыры годкі пастушага жыцця. У куцаўо



вёску грамадскім пастухом прынялі мяне.

Чырвоная Армія назаўсёды выгнала беларускіх акупантаў. Зямля і маёмнасць маітка графа Грабюскага былі разабраны сялянам вёскі Такачэвічы, Рудзенскага раёна. Не ўзяла зямлю толькі Варвара Спіянаўна, маці Васи. Не было каця, не было каровы, амаль развалілася хата.

Прада, ішч два годкі Вася вымушан быў батрачыць, ён пасвіў грамадскае стада ў Такачэвічах. Скромынны заробаток пастуха не капіла, вялома, на тое, каб карміць маці, сестру і самоу прырапунца. Але ад кулацкай кабалы і злэдэку яго ўжо аберагала савецкая ўлада.

Вася падрос, удужаў. Ішоў 1912 год 15-гадовым юнаком адправіўся Васілій на заробаткі, тут-жа, пад бокам, на лярарапрацоўкі. Карчы капаў для смалякурні, паліваў, рубіў і скатваў у кучы лес.

І не раз, звяртаючыся да Васілія, гаварыў працуючы разам з ім аднасалічані Працкевіч Сяргей:

— Працавіты ты, Вася, як бацька; добра працуеш, толк будзе з цябе. На лярарапрацоўках Васілій працаваў да 1925 года, яго заробаток ужо даваў магчымасць пракарміць сям'ю.

З сельскай школы Васілій выбуў ішч ў 1920 годзе. Скончыў вучэнне не ўдалося. Ішч, працуючы, Васілій прынуся да малаў, да грамадскай работы. Ён навоўваў комсамольскія сцо-

ды, а ў 1925 годзе быў прынят у члены Ленінскага комсомала.

Будучы малым комсомольцам, тав. Якавіцік растлумачвае моладзі вёскі задачы комсомала, вядзе барацьбу з кулацкімі элементамі, пралозымі ў арганізацыю, змагаецца за рост комсамольскай арганізацыі.

У 1926 годзе Васілій Венедыктавіч выбіраецца сакратаром комсамольскай ячэйкі. Пад яго кіраўніцтвам арганізацыя неўзабаве з чатырох чалавек вырастае да трынаці. За добрую пастапоўку палітычна-масавай работы тав. Якавіціка прызначаюць загадчыкам Сяргевіцкай хаты-чытальні. Там ён зноў выбіраецца сакратаром комсамольскай арганізацыі. Працуючы ў Сяргевічах загадчыкам хаты-чытальні, Васілій быў нераарышчкім зьязан з блізкака-сераляніцкімі масамі вёскі. Чытаючы сялянам кігі і газеты, ён усяляк дапамагаў ім парадзі. Пісаў зьязвы, звяртаўся на сялянскіх справах за дапамогай у сельсовет, райвыканком. Змагаўся з кулацтвам. Як кіраўнік комсамольскай арганізацыі і як сям савецкай ралізіі, тав. Якавіцік актыўна ўдзельнічаў тут-жа ў барацьбе з бандытызмам.

За адданую і актыўную комсамольскую работу Васілій Венедыктавіч у 1928 годзе пераводзіцца на работу ў Пухавічы. Там ён выбіраецца кіраўніком буйнейшай комсамольскай арганізацыі раёна, а на рабыным комсамольскім сходзе — членам райкома комсомала.

Як лепшага комсамольскага работніка, Васілія ў гэтым-жа годзе прымаюць у кандыдаты камуністычнай партыі большавіку, а праз год ён ужо быў удзетвен зьязны члена вялікай камуністычнай партыі.

У 1930 годзе Васілій Венедыктавіч знаходзіцца на партыйнай работе. Спачатку ён выбіраецца сакратаром Пухавіцкай партыйнай ячэйкі. Тут ён з большавіцкай настойлівасцю, неспрымаючы і палкасна выкарчоўвае астаткі былага варажэга кіраўніцтва, праводзіць калектывізацыю сельскай гаспадаркі.

Працуючы не пакладаючы рук сярод сялян, яе большавік, узяў калектывізацыю вёскі з 15 да 80 процантаў, зьяншы першае месца ў раёне.

У 1932 годзе партыя вылучыла тав. Якавіціка на работу ў раённую катрольную камісію КП(б)В і Рабоча-Сялянскую інспекцыю — інспектарам па партсправах.

— Тут я асабліва зразумеў, — гаворыць тав. Якавіцік, — што мне не хапае палітычнай пісьменнасці.

І ў верасні 1933 г. Васілій Венедыктавіч быў накіраван у Камуністычны універсітэт імя Леніна, у Менску. Тры годкі вучобы ў вышэйшай партыйнай навукальнай устаноуе папырылі яго палітычны кругазор, узбагацілі ведам, загартавалі, а як большавіка, ішч больш умацнілі ў ім большавіцкую настойлівасць.

У кастрычніку 1936 г. тав. Якавіцік быў выбран першым сакратаром РК КП(б)В Пleshчаніцкага парналічнага раёна, і на справазлачна-выбарчым партыйным сходзе ў маі 1938 года Васілій Венедыктавіч зноў тайным галасаваннем выбіраецца першым сакратаром РК КП(б)В.

Давер'е партарганізацыі раёна аказана яму па заслугах. Ішч будучы памочнікам дырэктара па палітычнай часці Кастрычніцкай МТС Пleshчаніцкага раёна, ён узначаліў саборніцтва ўсе брыгады і кожны трактарыст бы-

лі ахоплены сацыялістычным спаборніцтвам. Тав. Якавіцік нястомна мабілізаваў партарганізацыю і ўвесь калектыў работнікаў МТС на барацьбу супроць траціцкіска-бухарынскіх фашысцкіх агентаў, Ворагі народа, якія прабыліся ў МТС, і разлажыўшыся элементы былі выкрыты і абшчэканджаны.

Згуртаваўшы ўсю партарганізацыю, нястомна праводзіць у масах палітычна-выхавальную работу, непаруша папамагаючы савецкім арганізацыям у рабоце, бясплісна гromячы траціцкіска-бухарынскіх паслелышаў, Пleshчаніцкі РК КП(б)В за час работы там тав. Якавіціка дабіўся значных поспехаў у справе выканання палітычных і гаспадарчых задат.

Партыйная арганізацыя раёна значна вырасла. На савецкую і гаспадарчую работу ў раёне вылучана 40 чалавек непартыйных большавіку.

Скромынасць упрыгожвае большавіка. І гэта зьяса ўласітва тав. Якавіціка. Аб поспехах ён менш за ўсё гаворыць, а больш аб недахопах.

Жыццёвы шлях, уся работа тав. Якавіціка паказвае, што ён чэсны, да капа адданы партыі Леніна—Сталіна і сацыялістычнай ралізіі, верны большавік, сын савецкага народа.

Васілій Венедыктавіч Якавіцік вылучан працоўным Пleshчаніцкай выбарчай акругі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Аддаючы свае галасы ў дзень выбараў за тав. Якавіціка, выбаршчыкі могуць быць упэўнены, што ён апраўдае давер'е савецкага народа, і ў сацыялістычным парламенце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі будзе прапаваш па-ленінскаму, па-сталінскаму.

### Г. БУТЛІН.

# ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе збыў яравых па абласцях і раёнах БССР на 10 чэрвеня 1938 г. (у процантах)

ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Усяго пасеваў яравых (без уліку пасеваў і падпарадкаваных тэрыторый)	Пасевы календзя	Гародніцы	Каранякі каранялоўны і сіноўныя	Алінавоўныя трыў
Віцебская вобл.	98,8	75,5	48,2	39,6	32,0
Аршанскі	100,0	80,0	—	60,6	—
Асіповіцкі	100,0	—	—	30,6	—
Багушэўскі	100,0	73,3	187,5	66,1	44,4
Бешанковіцкі	98,7	56,0	60,0	20,8	41,8
Ветрынскі	100,0	102,0	72,0	48,1	80,2
Віцебскі	100,0	70,0	70,8	69,5	115,7
Гарадніцкі	98,9	—	—	24,3	1,6
Дрысенскі	97,9	—	48,0	6,4	65,9
Дубровенскі	92,1	36,8	18,0	4,5	—
Лельчынскі	99,5	61,1	53,5	26,6	60,0
Лёзненскі	98,0	48,0	40,7	43,1	32,4
Мухаўскі	97,4	95,7	—	18,5	—
Палатнскі	100,0	142,0	100,8	50,0	61,2
Расонскі	96,1	40,0	30,0	4,2	—
Сенненскі	98,6	72,1	26,2	45,0	28,1
Срочынскі	95,4	50,0	21,1	21,3	58,3
Суражскі	99,9	22,0	—	12,9	—
Талачынскі	100,0	98,0	43,5	57,1	21,7
Ушацкі	100,0	83,0	100,0	58,9	31,6
Чашніцкі	100,0	93,3	69,2	58,5	—
Гомельск. вобл.	95,6	83,2	91,3	39,5	27,3
Будакашалеўскі	100,0	67,1	110,5	32,3	21,3
Веткаўскі	100,0	102,0	96,6	24,6	42,1
Гомельскі	98,2	108,6	79,8	53,9	50,7
Добрушскі	100,0	106,0	90,0	25,9	56,3
Жлобінскі	84,8	54,2	83,2	41,4	11,7
Журавінскі	99,1	90,0	114,3	59,1	37,1
Кармянскі	99,9	73,4	99,9	18,9	46,4
Лёўскі	97,0	103,3	101,7	30,6	50,7
Ратчэўскі	93,2	94,8	80,9	30,0	23,3
Рэчыцкі	97,4	95,2	75,0	83,7	—
Свіслацкі	94,5	100,0	135,0	59,5	46,4
Уварыцкі	94,9	87,5	140,0	26,3	17,7
Цераўскі	81,1	82,3	81,1	46,5	—
Чарэцкі	97,7	76,0	85,7	27,0	16,0
Магілёўск. вобл.	93,3	81,8	68,6	31,6	20,0
Асіповіцкі	99,8	99,0	76,9	56,8	24,7
Вабручскі	97,4	82,5	79,4	36,5	26,8
Валынскі	100,0	77,0	97,5	41,7	35,6
Вярэньскі	95,0	90,0	57,1	21,0	16,1
Выхаўскі	94,4	90,1	66,0	19,7	15,1
Горакі	100,0	100,0	87,5	90,3	68,6
Дарзінскі	96,5	93,6	30,6	24,6	10,5
Касцюковіцкі	85,8	79,4	40,5	16,4	34,7
Кіраўскі	95,4	67,1	97,3	46,4	10,3
Клімавіцкі	88,1	81,3	40,7	43,4	29,9
Клічынскі	88,6	61,2	38,0	2,4	—
Круглянскі	95,8	47,5	100,0	32,7	—
Крычаўскі	90,9	87,4	67,1	26,2	23,3



Тав. Б. Бальшакоў (таварыства «Харчаны»), аглядаючы першае месца на годных машынах у II Беларускай вобласці, прысвечаным выбарам у Вярхоўны Совет БССР. Фото С. Грына.

## СТАХАНАЎСКІЯ ПОСПЕХІ

Рабочы калектыв менскага скураваода «Большык» рыхтуе дастойную сустрэгу да гістарычнага дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Матэрыял план прадпрыемства выканана на 102,99 проц.

Другі хромавы цех за 10 дзён чэрвеня выканаў дэкаваны план на 116,6 проц. Клеварны цех за кароткі час добра апрацоўвае вытворчасць фотажаліцы. За 10 дзён чэрвеня цех выканаў дэкаваны план на гэтай прадукцыі на 131 проц. 29 браг дэкавалі штодзённа выконваюць і перавыконваюць план.

Рад стаханавцаў і ударнікаў дабіліся новых вытворчых поспехаў. Райкаўцкіх 2 хромавага цеха тав. Дзікштэйна сваю норму выконвае на 184 проц. У першым хромавым цеху стругаль тав. Канапацкі сваю норму выконвае на 222 проц., а прасачыцтва тав. Лойка — на 228 проц. Упералдзе ў шаху ідзе глянцуючына тав. Супскова. Яна штодзённа дэка 298 проц. нормы.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Іспанскае міністэрства абароны паведамае ад 12 чэрвеня, што мясечныя пэрыяды вываду і выцягвання салдат у Іспанію працягваюцца. Найбольшы страты атрымалі партыі чэшскія сацыялістаў і камуністаў. У 40 найбольш важных пунктах, у тым ліку ў такіх буйных прамысловых цэнтрах, як Кідадон, Пардубіна, Колін і інш., камуністычная партыя атрымала 33481 галас, замест 28394 галасоў, атрыманых на парламенцкіх выбарах 1935 года (прырост складала 15,6 проц.). Найбольшыя страты ў чэшскіх раёнах панеслі фашысцкія групы — Гайлы, «Нацыянальная ліга», «Народні эдэлінаці».

У Славакіі таксама адзначаецца ўзмацненне ўплыву дэмакратычных партыяў і паражэнне фашысцкіх групавых, у першую чаргу агентаў польска-германскага фашызма — партыі славацкіх аўтанамістаў (Глінкі). Ірэй ілюстра-

## АГІТАЦЫЙНА-МАСАВАЯ РАБОТА У ПАГРАНІЧНЫХ РАЁНАХ

ЗАСЛАПІЛЬ. Добра наладжана агітацыйная работа сярод выбаршчыкаў Рогавіцкага выбарчага ўчастка. Калектыв агітатараў у колькасці 25 чалавек рэгулярна праводзіць у калгасніках заняткі па вывучэнню Канстытуцыі, «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» і іншых перадавыбарчых матэрыялаў.

Гурткамі, якімі ахоплены больш 90 проц. выбаршчыкаў, праведзена 7 заняткаў, 16 гуртак праведзена ад рашчынскіх партыяў і ўрада і па пытаннях міжнароднага становішча. У сучасны момант агітатары разгартвалі агітацыю за кандыдата тав. Абушанка. Даварны гэтага ўчастка, беспартыйны настаўнік Рогавіцкай пачатковай школы тав. Басаў з большыняўці стражніцка выконвае ларучную яму адназначную работу. Ён рэгулярна праводзіць семінары агітатараў. На ўчастку шырока практыкуюцца такія формы масавай работы, як вечары пытаньняў і адказаў, масовыя і ўдзелам калгасных самадзейных гурткоў і г. д.

Агитатары тт. Дзясенік, Фомічаў і інш. праводзяць заняткі вельмі жыва, узяваючы пераважна тэмы з пытаннямі міжнароднага і ўнутранага становішча Савецкага Саюза, з жыццём і работай пагранічных калгасцаў, з пятамі абароны краіны. Выбаршчыкі праяўляюць вялікі інтарэс да заняткаў, рэгулярна наведваюць і добра ўсваяваюць пройдзеныя тэмы.

## ДЗЕЯННІ АВІАЦЫЦЬ

12 чэрвеня рашчынскіх тры самалёты мясечнікаў бамбардзіравалі порт Алікантэ. 18 «юнкерсаў» падвергілі бамбардзіроўцы Кастальён, сжыгнуўшы 40 бомб пажарнай вагі і абстралялі мірнае насельніцтва з кулямётнаў. У гэтым бамбардзіроўцы было зруйнавана 28 будынкаў. Апошнімі 12 чэрвеня 40 фашысцкіх самалётаў зрабілі налёты на Сагунт, сжыгнуўшы 300 бомб, якія, аднак, не прычынілі разбурэнняў, бо ўпалі ў мора і на пляж.

На іншых франтах становішча без змен.

## Аб парадку прыему дзяцей у школы гор. Менска на 1938-39 вучэбны год.

На падставе паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб школе ад 3 верасня 1935 г. аддаць народнай асветы Менска гарадскога савета ў адпаведнасці з 1 чэрвеня на 1 жніўня прыём дзяцей у першы, пята і восьмыя класы Беларускай сярэдняй школы.

У першыя класы прымаюцца ўсе дзеці нараджаныя ў 1938 г. Да заявы аб прыёме ў першы клас прыкладаюцца наступныя дакументы: метрычны вышэ даведка аб прычынах ранняга прыёму ў пяты і восьмыя класы праводзіцца па атэстатах аб скарочанні пачатковай школы і яна пачынае ўваходзіць у школу пачынаючы з 1 жніўня.

Заявы з дакументамі аб прыёме ў школу пачынаюцца непасрэдна дырэктарам школы па месцу жылхастаўу па наступных адрэсах:

## СТАЛІНСКІ РАЁН

№ п/п	Тып школы	На якой мове выкладаюцца	Адрас школы, дзе прымаюцца заявы.
2	Сярэдняя	Беларуская	Ягальска, 33.
4	Сярэдняя	Руская	Чырвоная, 11-а.
5	Сярэдняя	Руская	Лейненская, 25.
7	Сярэдняя	Яўрэйская	Камароўская, 40.
14	Няпоўная сярэдняя	Беларуская	Фрунзёўская, 31/3.
16	Няпоўная сярэдняя	Беларуская-руск.	Савецкая, 126.
20	Сярэдняя	Беларуская	Савецкая, 24.
21	Няпоўная сярэдняя	Беларуская	Палгоны зав., 8.
25	Сярэдняя	Беларуская	Савецкая, 44.
27	Няпоўная сярэдняя	Яўрэйская	Савецкая, 52.
28	Сярэдняя	Беларуская	Чарвонскі тракт.
30	Сярэдняя	Беларуская	Іа Дзятка, 3.
33	Сярэдняя	Беларуская	Пас. Комінтэрна, Фабр. вул., 10.
41	Пачатковая	Нямечкая	Урошчына «Тры карныты».
47	Сярэдняя	Руская	Рог вул. П. Марсяя 1.
49	Няпоўная сярэдняя	Беларуская	Савецкая, 6.

## ВАРШАўСКІ РАЁН

№ п/п	Тып школы	На якой мове выкладаюцца	Адрас школы, дзе прымаюцца заявы.
6	Сярэдняя	Беларуская	Савецкая, 105.
8	Сярэдняя	Яўрэйская	Дзятка, 8.
11	Сярэдняя	Руская	Кубішэўская, 85.
15	Сярэдняя	Руская	Пуніска (заявы прымаюцца: Савецкая, 173).
19	Сярэдняя	Беларуская	Максіма Горькага, 81.
21	Сярэдняя	Беларуская	Малытвіцкая, 34.
23	Сярэдняя	Беларуская	Савецкая, 173.
36	Няпоўная сярэдняя	Яўрэйская	Лагойскі тракт.
38	Сярэдняя	Беларуская	Максіма Горькага, 82.
39	Сярэдняя	Беларуская	Вул. Вываліцына.
42	Сярэдняя	Яўрэйская	Савецкая, 30.
43	Сярэдняя	Беларуская	Равольшчынская, 30.
44	Сярэдняя	Руская	Камароўская, 23.
45	Сярэдняя	Беларуская	Тыталава, 38.
46	Сярэдняя	Беларуская	Пл. Волі, 17.
47	Сярэдняя	Беларуская	Лагойскі тракт.

## КАГАНОВІЦКІ РАЁН

№ п/п	Тып школы	На якой мове выкладаюцца	Адрас школы, дзе прымаюцца заявы.
1	Сярэдняя	Беларуская	Інтэрнацыянальная, 37.
2	Сярэдняя	Яўрэйская	Рухавіцкі пас., 3 чл. зав. вул. ІІ ліпеня, 4.
3	Сярэдняя	Руская	Мясніцкая, 15.
17	Сярэдняя (новабудова)	Руская	Рэспубліканская (заявы прымаюцца: Равольшчынская, 22).
18	Сярэдняя	Руская	Койданаўскі тр., 31.
31	Сярэдняя	Беларуская	Мясніцкая, 64.
35	Няпоўная сярэдняя	Беларуская	Аваньшчынская, 17.
38	Пачатковая	Беларуская	Апаваская, 93.
39	Пачатковая	Беларуская	Апаваская, 87.
40	Сярэдняя	Беларуская	С. Покіхаста, 32.
48	Няпоўная сярэдняя	Беларуская	Апаваская, 17/18.

УВАГА: 1. Пераход дзяцей з адной школы ў другую праводзіцца па ўважлівым паміж дырэктарамі.  
2. За дэдакцамі па прыёме і пераходзе дзяцей звартацца ў адпаведныя школы раёна (Кагановіцкі, Стаўпінскі, Варшавіцкі).

Старшыня Менгорвета ВАНЕЭ.  
Ваг. Менгарна ПРАВІЛЬШЧЫКА.

# НОВАЯ ПЕРАМОГА АНТЫФАШЫСЦКІХ ПАРТЫЙ У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ВІНІКІ ТРЭЦЬЯГА ТУРА МУНІЦЫПАЛЬНЫХ ВІБАРАУ

ПРАГА, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). 12 чэрвеня адбыўся трэці (апошні) тур муніцыпальных выбараў (выбары ў гарадскія самакіраўніцтвы) у Чэхаславакіі. З намераных да перавыбарання 8291 муніцыпальнага выбары праводзіліся толькі ў 3829 пунктах, бо ў астатніх пунктах (пераважна з чэшскай і славацкай большасцю насельніцтва) палітычным партыям удалося дагаварыцца аб выстаўленні адзінага спіса. Згодна палажэння аб выбарах муніцыпальнага ўрада, у такіх выпадках муніцыпальнае скарочана на гэтым спісе без выбараў.

З 3829 гарадоў і сёл, дзе адбыліся выбары, 2680 — з большасцю чэхаславацкага насельніцтва, 891 — нямецкага, 5 — польскага і 373 — венгерскага.

Найбольшы прырост галасоў у раёнах з большасцю чэшскага насельніцтва атрымалі партыі чэшскія сацыялістаў і камуністаў. У 40 найбольш важных пунктах, у тым ліку ў такіх буйных прамысловых цэнтрах, як Кідадон, Пардубіна, Колін і інш., камуністычная партыя атрымала 33481 галас, замест 28394 галасоў, атрыманых на парламенцкіх выбарах 1935 года (прырост складала 15,6 проц.). Найбольшыя страты ў чэшскіх раёнах панеслі фашысцкія групы — Гайлы, «Нацыянальная ліга», «Народні эдэлінаці».

У Славакіі таксама адзначаецца ўзмацненне ўплыву дэмакратычных партыяў і паражэнне фашысцкіх групавых, у першую чаргу агентаў польска-германскага фашызма — партыі славацкіх аўтанамістаў (Глінкі). Ірэй ілюстра-

## АНГЛІЙСКІЯ «НАГЛЯДАЛЬНІКІ» У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Рэзкую крытыку паўсямясна выклікаў той факт, што ў Судэцкай вобласці з'явіліся праслававаныя «наглядальнікі» брытанскага ўрада, якія свабодна прысутнічаюць падбарбараваных фашыстаў.

Тут гавораць, што пакуль гэтыя дэжурныя «наглядальнікі» ў Судэцкай вобласці, германскія войскі працягваюць кантрававаць на чэхаславацкай мяжы.

Брытанскі ўрад прапанаваў сваім пасланніку ў Празе настойліва прымусіваць чэхаславацкаму ўраду адказаць абаронныя сілы ад мяжы.

## ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 12 чэрвеня. (БЕЛТА). На важнейшым участку фронту, у зоне Лунхайскай чыгункі, буйных ваенных аперацый не адбываецца. У выніку разбурэння кітайскімі войскамі дамб уздоўж берага ракі Хуанхэ, у раёне Чэньчжоу, імкліва пачаў валі заталіць прылягаючыя раёны. Затольны таксама ўчастак Лунхайскай чыгункі. Японскія часці, унікаючы празоры заганяючы, адступалі на ўсход.

У правінцы Шаньсі кітайскія войскі працягваюць аказваць упарты супраціўленне японцам. У паўднёва-заходняй частцы правінцы кітайскія акружаны японскія гарнізоны ў гарадах Цюйю, Хоума і Сінцзян. У выніку апошніх ваенных аперацый у гэтых раёнах ачышчана ад японцаў каля паветваў.

## Дзёнік

Кіно	Кіно	Кіно	Кіно
«Чароўная лямпа»	«Сцяг»	«Сцяг»	«Сцяг»
«Ванька і Катэрына»	«Сцяг»	«Сцяг»	«Сцяг»
«Ванька і Катэрына»	«Сцяг»	«Сцяг»	«Сцяг»
«Ванька і Катэрына»	«Сцяг»	«Сцяг»	«Сцяг»

## МЕНСКАЯ ЗУБАРАЧЭБНАЯ ШКОЛА

**абавічае НАБОР СТУДЭНТАУ**

НА 1 КУРС 1938/39 ВУЧЭБНАГА ГОДА

Тэрмін навуковага — 3 год. ШКОЛА РЫХТУЕ ЗУБНЫЯ РАБОТНІКІ.

Прыём заяў з 30 чэрвеня да 1 жніўня. У школу прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 35 год з адпаведнай не ніжэй 7 класнай сярэдняй школай.

Паступаючыя паводле заявы на імя дырэктара і павінны прынесці да заявы наступныя дакументы: 1) арыгіналы пасведчання аб адукацыі, метрыку дзедка аб стане здароўя і дзве фотакарткі (Пашпарт прадаўжэння са свабоды).

Прынятыя іспыты з 1 жніўня па наступныя прадметы: арыгіналы, рускай і беларускай моваў, графіка і матэматыка і фізіка ў аб'ёме 7 класнай сярэдняй школы. Асобы, скончыўшы дзевяцігоднюю, рабфак і скончыўшы НСР па наступныя прадметы на «выдатна» прымаюцца без іспытаў.

Прынятыя ў школу паводле заявы частковыя, асобныя палажэння, а інашародныя — часткова інашародныя.

За дэдакцамі па прыёме прымаюцца па адрасу: г. Менск, Першамайская, 9, тэл. 22-274 з 10 да 16 гадзін, апрача агульнавадаходных дзён.

## НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ Беларускага аддзялення «САЮЗОРГЧОТ»

**абавічае НАБОР курсантаў**

на 5-месячны курс

ПА ПРАДХІТЭРАСІ С ТАРШЫХ БУХГАЛТЭРАЎ І РЭВІЗОРАЎ ДЛЯ СІСТЭМ НАРКАМЗАРЧПРОМА.

На курсы прымаюцца асобы, якія маюць стаж бухгалтарскай работы не ніжэй двух год і адукацыю не ніжэй 7 класаў.

Стандарты ад 25-370 руб. у месці (у залежнасці ад паспяхаў) і 400 руб. у месці інтэрнацыйнага.

Паступаючыя паводле заявы наступныя дакументы: арыгіналы асветы, метрычны вышэ, пасведчання аб адукацыі, арыгіналы і копіі адукацыйнага ўзросту ад пачатковай і гэтых рахункаводства, аб адукацыі і аспячэння месца работы і паштотных марак на 40 кап. для адукацыі.

Прыём заяў да 25 чэрвеня 1938 г.

Імя на іспыты па вышэйшым камбіната. Праезд на іспыты камбінат не аплатаецца.

Скончыўшы курс павінны працаваць не менш двух год на раёне.

Заявы аб адпаведных дакументаў разглядаюцца без звароту.

Заявы з дакументамі прымаюцца па адрасу: г. Менск, Равольшчынская, 3 (ва двара), навуцка-навуцкая камбінат.

Дэдакца можна атрымаць з